

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«МІНСКІ АБЛАСНЫ ІНСТЫТУТ РАЗВІЦЦА АДУКАЦЫІ»
АДДЗЕЛ ІНФАРМАЦЫЙНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ
І ПАДРЫХТОўКІ МЕДЫЯРЭСУРАЎ



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ І АБЛАСНЫХ СМІ



Родная газета на роднай мове
ЗВЯЗДА

Рэспубліка

**НАРОДНАЯ
ГАЗЕТА**

МІНСКАЯ ПРАЎДА



**ВЕРАСЕНЬ
2019**



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ СМІ»
НА САЙТЕ МОИРО



«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета.

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю.

Учредители: Администрация Президента Республики
Беларусь и Редакционный совет.

Адрес редакции: 220013, г. Минск,
ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Web-сайт: <http://www.sb.by>

E-mail: pisma@sb.by



27.09.2019

Осокина, А. Шире “Шаг”! Слуцк: из чего рождаются победы? / А. Осокина // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 27 сентября (№ 184). — С. 14.

Новый сезон открыл проект Министерства образования «ШАГ». Встречи проходят по четвергам. Так, первый блок своеобразного ток-шоу в гимназии № 1 был посвящен тому, какой вклад наша страна вносит в поддержание мира. Слово взяла Инесса Клещук, директор представительства Белгосстраха по Слуцкому району, депутат Палаты представителей Национального собрания 4-го и 5-го созывов, член Слуцкой районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира». А второй блок информационного часа был уже за самими ребятами. Учащиеся 11 «А» подготовили выступление о II Европейских играх, а затем расспросили Ирину Федотову, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, трехкратную чемпионку Паралимпийских игр в Пекине, почетного гражданина Слуцкого района.

Электронная версия статьи:

<https://www.sb.by/articles/shire-s4hag-.html>

14.09.2019

Пасияк, О. Первым делом самолеты / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 14 сентября (№ 175). — С. 1, 13.

В конце августа белорусская команда вернулась с россыпью медалей из Казани, где наряду с международным конкурсом профмастерства проходил и чемпионат для юниоров WorldSkills Juniors. Среди победителей — 15-летний Максим Парфенович из Борисова, который завоевал серебро в компетенции «Управление дронами». Причем в копилке у парня уже две победы с беспилотниками на белорусском этапе JuniorSkills — в 2016 и 2018 годах.

Электронная версия статьи:

<https://www.sb.by/articles/pervym-delom-samolety2.html>

09.09.2019

Хлыстун, Л. Звонок на урок / Л. Хлыстун // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 09 сентября (№ 170). — С. 10.

В статье описывается работа нового учителя в средней школе д. Старое Село, Минского района Екатерины Жданко.

Электронная версия статьи:

<https://www.sb.by/articles/zvonok-na-urok.html>

03.09.2019

На старт, внимание – школа! // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 03 сентября (№ 166). — С. 4.

В средней школе № 14 г. Молодечно прошла торжественная линейка. Родителей и учеников поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

Газета «Звязда» – грамадска-палітычная
беларускамоўная газета.

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г.
Выходзіць пяць разоў на тыдзень.


Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://zviazda.by>

E-mail: info@zvyazda.minsk.by



11.09.2019

Пясецкі, Я. QR-код гісторыі / Я. Пясецкі // Звязда. – 2019. — 11 верасня (№ 172). — С. 13.

У артыкуле расказваецца пра заняткі па гісторыі з выкарыстаннем інтэрактыўных тэхналогій, якія адбыліся ў ваенна-гістарычным комплексе “Мінскі ўмацаваны раён” (Дзяржынскі раён). У занятках прынялі ўдзел навучэнцы Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча.

Электронная версія артыкула:

<http://www.zviazda.by/be/news/20190910/1568119670-qr-kod-gistoryi>

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне.

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз на
тыдзень.

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://ng.sb.by/>

E-mail: infong@sb.by



27.09.2019

Курак, А. Объединенные «Ураганом» / А. Курак // Народная газета. — 2019. — 27 верасня (№ 45). — С. 9. (Газета «Союзное вече»)

В статье рассказывается о том, что Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубрёнок" собрал на кадетскую смену пять сотен ребят из Беларуси и России.

Электронная версия статьи:

<https://www.souzveche.ru/articles/our-union/49069/>

«Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета.

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць разоў на тыдзень.

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://respublika.sb.by/>

E-mail: pisma@sb.by



03.09.2019

Класная пора // Рэспубліка. – 2019. – 03 верасня (№ 164). – С. 4.

В средней школе № 14 г. Молодечно прошла торжественная линейка. Родителей и учеников поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

«Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь.

Выдаецца з 20 снежня 1945 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>



28.09.2019

Церахава, Н. Трымаць высокую планку / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 5.

У артыкуле пра дасягненні ў сферы адукацыі раёна расказвае начальнік упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Салігорскага райвыканкама Ігар Аляксандравіч Цыбулька.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/trymats-vysokuyu-planku/>

Рэва, Д. Згуляць у міні-гольф у Нясвіжы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 7.

Поле для гульні ў міні-гольф з'явілася ў Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа. Займацца гэтым відам спорту змогуць навучэнцы каледжа, гараджане, а ў перспектыве і турысты.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/zgulyac-u-mini-golf-u-nyasvizhy>

Рэва, Д. Стартапы барысаўскіх школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 7.

Артыкул прысвечаны стартап-інкубатару “Бізнес для падлеткаў”, які працуе ў Барысаўскім раёне.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/startapy-barysauskih-shkolnikau>

Рэва, Д. Знаўцы рускай мовы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 7.

Навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінішчыны паспяхова ўзялі ўдзел у III Міжнародным фестывалі рускай мовы. Вучні з Нясвіжа і Маладзечна сталі фіналістамі і атрымалі ўзнагароды фестывалю. Так, у намінацыі “Тэатральная творчасць і мастацкае слова” дыпломам I ступені ўзнагароджаны навучэнцы Сноўскай сярэдняй школы Уладзіслаў Прымака, Віталіна Віннік, Яраслава Ліпніцкая, Валерыя Андрухавец, Ганна Ломша.

У намінацыі “Знаўцы рускай мовы” дыпломам II ступені адзначана вучаніца сярэдняй школы № 9 Маладзечна Ганна Шайко.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/znaucy-ruskaj-movy>

26.09.2019

Сахно, Н. Утульны дзіцячы гарадок / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 26 верасня (№ 109). — С. 5, 8.

Артыкул прысвечаны Дашкольнаму цэнтру развіцця дзіцяці, які знаходзіцца ў Барысаве, і ужо на працягу некалькіх гадоў з’яўляецца адным з самых лепшых па добраўпарадкаванні ў раёне.

Электронная версія артыкула:

<https://rakurs.ng-press.by/u-tsentry-uvagi/utulny-dzitsyachy-garadok/>

21.09.2019

Нікіфарава, С. Жыццё ў тандэме / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 верасня (№ 107). — С. 1.

Артыкул прысвечаны Іне і Ірыне Платонавым, якія працуюць у народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Натхненне” ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна больш за 10 гадоў.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/zhytstsyo-u-tandeme/>

Рэва, Д. Свята кадэцкага братэрства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 верасня (№ 107). — С. 13.

Верасень у “Зубраняці” – час страявых песень і маршаў. У гэты месяц Нацыянальны цэнтр запаўняецца юнакамі і дзяўчатамі з асаблівай выпраўкай і надзвычай сур’ёзнымі поглядамі на жыццё. Усе яны – удзельнікі грамадзянска-патрыятычнай кадэцкай змены навучэнцаў Саюзнай дзяржавы “За гонар Айчыны”.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/svyata-kadetskaga-braterstva/>

19.09.2019

Зубрыліна, І. Вераснёўскі інтэнсіў / І. Зубрыліна // Настаўніцкая газета. — 2019. — 19 верасня (№ 106). — С. 5, 9.

У артыкуле Інеса Зубрыліна, настаўніца англійскай мовы Астрашыцка-Гарадокскай сярэдняй школы, начальнік каардынацыйнага цэнтра “Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця”, член клуба “Крыштальны журавель” расказвае пра традыцыйны семінар-акцыю “Настаўнік года – адукацыі Драгічынскага раёна”.

17.09.2019

Рэва, Д. Новыя перспектывы інклюзіі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 верасня (№ 105). — С. 9.

Інклюзія — прыкмета сталага, гуманістычнага грамадства. Сістэма адукацыі ў нашай краіне на сучасным этапе развіцця імкнецца стварыць неабходныя ўмовы для задавальнення адукацыйных патрэб усіх навучэнцаў без выключэння. Ідзе работа над стварэннем цэласнай сістэмы інклюзіўнай адукацыі. Далучаецца да гэтай работы і Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа. Ва ўстанове пачалі работу над эксперыментальным праектам, які закліканы адкрыць новыя інклюзіўныя перспектывы.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/novyya-perspektyvy-inklyuzii>

Рэва, Д. Слуцкія “жамчужынкi” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 верасня (№ 105). — С. 9.

У розных кутках свету праслаўляюць сваю краіну юныя таленавітыя беларусы. Калектывы выхаванцаў Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці з поспехам выступілі на міжнародных мерапрыемствах у Эстоніі і Украіне. Так Х Міжнародны фестываль-конкурс “Марская жамчужына” сабраў выканаўцаў і творчыя калектывы ў Адэсе. Да Чарнаморскага ўзбярэжжжа адправіліся ўдзельнікі ансамбля эстраднага танца “Акварэль” Слуцкага ЦДТ.

Ансамбль “Акварэль” стаў лаўрэатам I ступені на выніках конкурсу ў трэцяй узроставай катэгорыі, якая збірала ўдзельнікаў ва ўзросце 17—20 гадоў. У першай узроставай катэгорыі (да 12 гадоў) і другой узроставай катэгорыі (13—16 гадоў) юныя слуцкія танцоры ўзнагароджаны дыпламамі лаўрэатаў II ступені.

Зазялі зорачкі талентаў случчан і на VI Міжнародным фестывалі славянскіх культур “Светач”, які прайшоў у эстонскім Пярну. Тут свае творчыя здольнасці дэманстравалі вакальныя і харэаграфічныя калектывы з Беларусі, Расіі, Украіны і Эстоніі.

Дзве ўзнагароды фестывалю атрымаў узорны ансамбль танца “Папараць-кветка” — дыплом I ступені ў намінацыі “Народны танец” і дыплом II ступені ў намінацыі “Стылізаваны танец”.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/sluckiya-zhamchuzhynki>

Рэва, Д. Клас бяспекі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 верасня (№ 105). — С. 9.

Новы кабінет на асновах бяспекі жыццядзейнасці адкрыўся ў Капылі. Ён будзе працаваць на базе гімназіі № 1 імя М. В. Рамашкі.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/klas-byaspeki>

Гарошка, Т. З гульнёй да ведаў: вучым нямецкую мову / Т. Гарошка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 верасня (№ 105). — С. 11.

У артыкуле Таццяна Гарошка, настаўнік-мультыплікатар нямецкай мовы Мар'інагорскай гімназіі Пухавіцкага раёна, расказвае пра актыўныя метады навучання нямецкай мове.

14.09.2019

Ніканюк, А. Сувязная нітка пакаленняў / А. Ніканюк // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 верасня (№ 104). — С. 7.

У артыкуле Алена Ніканюк, настаўніца выяўленчага мастацтва сярэдняй школы №1 Лагойска, Лагойскай дзіцячай школы мастацтваў, расказвае пра ажурнае выразанне з паперы, якое у Беларусі называецца выцінанка.

Ніканюк, А. Якія смачныя гэтыя яблыкі Янкі Купалы / А. Ніканюк // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 верасня (№ 104). — С. 7.

У артыкуле Алена Ніканюк, настаўніца выяўленчага мастацтва сярэдняй школы №1 Лагойска, Лагойскай дзіцячай школы мастацтваў, расказвае якую вялікую ролю адыгрывае прырода роднага краю ў выхаванні і навучанні юных мастакоў.

Электронная версія артыкула:

<https://ray.ng-press.by/vystavy/yakiya-smachnyya-getyua-yablyki-yanki-kupaly/>

Дубоўская, В. Галоўнае – захаванне здароўя дзяцей / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 верасня (№ 104). — С. 13.

У артыкуле начальнік упраўлення па адукацыі Маладзечанскага райвыканкама Мінскай вобласці Іна Драпеза, расказвае пра асноўныя шляхі да якаснай адукацыі, пра дзейнасць педагогаў рэгіёна.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/galounae-zahavanne-zdarouya-dzyatsej/>

10.09.2019

Хрышчановіч, Н. Перамога ў руках / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 10 верасня (№ 102). — С. 3.

6 верасня завяршыўся фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў па футболе “Скураны мяч” на прызы Прэзідэнта клуба. Больш за 500 чалавек на працягу чатырох дзен змагаліся за перамогу. У турніры ўдзельнічалі хлопцы 9-10, 11-12, 13-14 гадоў, якіх падзялілі на тры ўзроставыя катэгорыі: малодшую, сярэдняю, старэйшую. Таксама на спаборніцтвах выступалі дзяўчынкі 9-11 гадоў.

Трэцяе месца рэспубліканскіх спаборніцтваў “Скураны мяч” ва “Унікум-ЦТДМ” з Барысаўскага раёна.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/peramoga-u-rukah/>

Нікіфарава, С. Свята творчасці і майстэрства / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 10 верасня (№ 102). — С. 4.

У артыкуле разказваецца аб выніках Рэспубліканскага тыдня ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, які завяршыўся ў пятніцу, 6 верасня, у Клецку і Нясвіжы. У свяце прынялі ўдзел 48 устаноў дадатковай адукацыі з 22 раёнаў і Жодзіна.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/svyata-tvorchastsi-i-majsterstva/>

07.09.2019

Булат, З. Арфаграфічныя хвілінкі / З. Булат // Настаўніцкая газета. — 2019. — 07 верасня (№ 101). — С. 11.

У артыкуле апісваецца вопыт настаўніка беларускай мовы і літаратуры Галынкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раёна па выпрацоўцы арфаграфічных уменняў і навыкаў у вучняў.

Высоцкая, В. Беларуская мова для дашкалят / В. Высоцкая // Настаўніцкая газета. — 2019. — 07 верасня (№ 101). — С. 11.

У артыкуле апісваецца вопыт выхавальніка дзіцячага сада № 1 г. Капыля па далучэнні дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/belaruskaya-mova-dlya-dashkalyat/>

05.09.2019

Рэва, Д. Новы дом для дашкалят / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 верасня (№ 100). — С. 5.

Новая ўстанова дашкольнай адукацыі яслі-сад № 2 ўрачыста адкрыта ў Старобіне.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/novy-dom-dlya-dashkalyat/>

Нікіфарава, С. Вераснёвы тыдзень напоўніць год / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 верасня (№ 100). — С. 6.

Рэспубліканскі тыдзень устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі праходзіць з 2 па 7 верасня. Кульмінацыя тыдня запланаваны на 6 верасня ў Мінскай вобласці. Маштабнае свята пройдзе ў Клецку і Нясвіжы. У Нясвіжы пакажуць майстар-класы па жывапісе, рукадзеллі ткацтве. У Клецку пакажуць мадэлі самалётаў і лайнераў. Запланаваны паказальныя выступленні юных авіямадэлістаў Салігорскага і Слуцкага раёнаў. Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Жодзіна прэзентуюць экалагічныя прэкты з выкарыстаннем робататэхнікі.

03.09.2019

Рэва, Д. Свята для душы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 3.

Намеснік Прэм'ер міністра Рэспублікі Беларусь І. В. Ляшэнка ўзяў удзел ва ўрачыстай ліцейцы ў бараўлянскай сярэдняй школе № 3 Мінскага раёна.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/svyata-dlya-dushy/>

Гарнастаеў, А. “Жывая класіка” на тэатральнай сцэне / А. Гарнастаеў // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 4.

У суботу, 31 жніўня, у Слоніўскім драматычным тэатры ў рамках Дня беларускага пісьменства адбыўся фінал Рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка”.

Хрышчановіч, Н. Пара выбіраць пераможцаў // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 5.

2 верасня стартаваў фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па футболе “Скураны мяч” на прызы Прэзідэнта спартыўнага клуба. На 3 верасня запланаваны чатыры матчы сярод якіх матч каманд “Унікум-ЦТДМ” (Барысаўскі раён) – “Алімпія” (Першамайскі раён Мінска).

Хрышчановіч, Н. 15 гадоў – час для чэмпіёнства / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 5.

У жніўні ў Рыме прайшоў маладзёжны (да 18 гадоў) чэмпіят свету па змешаных баявых мастацтвах ММА. У катэгорыі да 93 кілаграмаў перамогу атрымаў вучань Маладзечанскай сярэдняй школы № 4 Глеб Карыцька.

Электронная версія артыкула:

<https://nastgaz.by/15-gadou-chas-dlya-chempiyonstva/>

Рэва, Д. Духоўныя рэсурсы выхавання / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 6.

У артыкуле апісваецца дзейнасць Слуцкага рэсурснага цэнтра ў накірунку духоўна-маральнага выхавання.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/duhounyua-resursy-vyhavannya>

Рэва, Д. Вялікія таленты маленькіх творцаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 6.

У артыкуле расказваецца пра дзейнасць студыі анімацыі “Мультыфокус” дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г. Барысава.

Электронная версія артыкула:

<https://ng-press.by/minshchyna/vyalikiya-talenty-malenukih-tvorcau>

Юрэвіч, В. Археалогія па-старадарожску / В. Юрэвіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 12.

У артыкуле расказваецца пра дзейнасць Старадарожскага археалагічнага летніка па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны і патрыятычнага выхавання.

Хрышчановіч, Н. Бывай, лета, бывай, пляжны валејбол / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 13.

17-18 жніўня ў Маладзечне праходзілі спаборніцтвы па пляжным валејболе “Сонечны мяч” сярод юнакоў і дзяўчат 2005-2008 гадоў нараджэння.

«Мінская праўда» – абласная грамадска-палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.



Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by>

E-mail: info@minpraud.by

27.09.2019

Сліж, М. Паўстагоддзя на біс / М. Сліж // Мінская праўда. — 2019. — 27 верасня (№ 74). — С. 4.

Сімфанічны аркестр Маладзечанскага музычнага каледжа, які даўно стаў візітоўкай горада, вобласці і нават краіны, адзначыў 50-годдзе.

Наркевіч, Г. Творить добро / Г. Наркевіч // Мінская праўда. — 2019. — 27 верасня (№ 74). — С. 7.

Уличная бібліятэка, ІТ-інкубаторы, лыжероллерная трасса, вiртуальны турызм – в этом году районы Минщины разработали около полутысячи гуманитарных проектов. Наиболее интересные и активные представили на областной конференции. Мероприятие, темой которого стало привлечение иностранной безвозмездной помощи, прошло в Доме культуры города Смолевичи. Так интересный проект разработала гимназия №10 Молодечно: там хотят установить автономную солнечную систему на крыше.

24.09.2019

Лобатый, С. Молодые, да сильные / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 24 верасня (№ 73). — С. 15.

Статья посвящена детско-юношеским спортивным школам Клеца и Березено.

17.09.2019

Елисеєва, Е. Учение с увлечением / Е. Елисеєва // Мінская праўда. — 2019. — 17 верасня (№ 71). — С. 8.

Статья посвящена старейшему учебному учреждению Беларуси, гимназии №1 Слуцка.

13.09.2019

Любанец, Н. Гольф к нам приходит / Н. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 13 верасня (№ 70). — С. 4.

В статье рассказывается об открытии первой на Минщине площадке по мини-гольф на базе Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа. В церемонии открытия принимали участие: Владимир Дразин, председатель Белорусской ассоциации гольфа; Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского райисполкома; Елена Журавлева, директор колледжа, а также учащиеся и партнеры. В рамках мероприятия состоялся товарищеский турнир между командами учащихся Несвижского колледжа, которые заняли первое место, учреждениями образования Минска и Слуцка. Второе место в турнире заняла СШ № 1 им. С.Рубанова (г. Слуцк), третье – Минское областное кадетское училище.

Электронная версия статьи:

<https://mpravda.by/2019/09/golf-k-nam-prihodit/>

06.09.2019

Халдеева, А. Полна горница идей / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 6 верасня (№ 68). — С. 18.

Минищина принимает Республиканскую неделю учреждений дополнительного образования детей и молодёжи. Масштабные презентации развернутся в Несвиже и Клецке.

03.09.2019

Лобатый, С. День торжественный / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 3 верасня (№ 67). — С. 3.

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко 2 сентября побывал на торжественной линейке в средней школе № 14 города Молодечно.

Слиж, М. Умные подарки / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. — 3 верасня (№ 67). — С. 3.

Заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич посетил гимназию № 1 г. Воложина и вручил сертификат на приобретение интерактивного оборудования.

Слиж, М. Сколько химии ни учишь...или Как молодецненцы до Парижа дошли / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. — 3 верасня (№ 67). — С. 11.

Статья посвящена учителю химии гимназии № 10 г. Молодечно Оксане Коляде, чьи ученики получили бронзовую медаль на 51-ой Международной химической олимпиаде школьников IChO2019 в Париже с 21 по 29 июля этого года.